

Пералік небяспечных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў, забароненых да перавозкі на борце паветранага судна

1. Забаронена перавозіць на борце паветранага судна членамі экіпажа і пасажырамі ў рэчах, што знаходзяцца пры пасажырах, наступныя небяспечныя рэчывы, матэрыялы і вырабы:

1.1 выбуховыя рэчывы, сродкі ўзрывання і прадметы, імі начыненыя:

- порах усякі, у любой упакоўцы і ў любой колькасці;
- тратыл, дынаміт, тол, аманал і іншыя выбуховыя рэчывы, імітатары выбуховых рэчываў;
- узрыўныя ўстройства і імітатары ўзрыўных устройстваў; капсулі-дэтанатары, электрадэтанатары, электразапальнікі, дэтануючы і вогнеправодны шнур і г.д; запалы, боепрыпасы, боегалоўкі; патроны баявыя (у тым ліку малакаліберныя);
- патроны да газавай зброі; патроны паляўнічыя; капсулі (пістоны) паляўнічыя;
- піратэхнічныя сродкі: сігнальныя і асвятляльныя ракеты, патроны сігнальныя, пасадачныя шашкі, дымавыя патроны (шашкі), запалкі падрыўніка, бенгальскія агні, петарды, феерверкі.

1.2 сціснутыя і звадкаваныя газы:

- газы для бытавога карыстання (бутан, прапан, ацэтылен) і іншыя газы;
- газавыя балончыкі з напаўненнем нервова-паралітычнага і слёзатачывага ўздзеяння г.д;

1.3 лёгказагаральныя вадкасці:

- вогненебяспечнае вадкае паліва, напрыклад, бензін, дызельнае паліва, пробы;
- лёгказагаральных нафтапрадуктаў;
- вадкасць для запальніц, спірт, этанол;
- аэразольныя фарбы, шкіпінар, лакі і фарбы;
- алкагольныя напіткі, у саставе якіх колькасць спірту перавышае 70%.
- ацэтон;
- метанол;
- метылацэтат (метылавы эфір);
- серавуглярод;
- эфіры;
- этилцэлюлоза;

1.4 узгаральныя цвёрдыя рэчывы:

- рэчывы, якія могуць самаадвольна ўзгарацца;
- рэчывы, якія выдзяляюць лёгказагаральныя газы пры ўзаемадзеянні з вадой;
- калій, натрый, кальцый металічны і іх сплавы, кальцый фосфарысты і г.д;
- фосфар белы, жоўты і чырвоны і ўсе іншыя рэчывы, што адносяцца да катэгорыі ўзгаральных цвёрдых рэчываў;

1.5 акісляльныя рэчывы і арганічныя перакісы:

- нітрацэлюлоза калоідная, у гранулах або камяках, сухая або вільготная, у саставе якой менш за 25 % вады або растваральніка;
- нітрацэлюлоза калоідная, у кавалках, вільготная, у саставе якой менш за 25 % спірту;
- нітрацэлюлоза сухая або вільготная, у саставе якой менш за 30 % растваральніка або 20 % вады і г.д;

1.6 таксічныя рэчывы;

1.7 радыеактыўныя матэрыялы;

1.8 едкія і каразійныя рэчывы:

- моцныя неарганічныя кіслоты: саяная, серная, азотная і іншыя;
- фторыставадародная (плавікавая) кіслата і іншыя моцныя кіслоты і каразійныя рэчывы;

1.9 ядавітыя і атрутныя рэчывы:

- любыя ядавітыя моцнадзейныя і атрутныя рэчывы ў вадкім або цвёрдым стане, упакаваныя ў любую тару;
- бруцын;
- нікацін;
- стрыхнін;
- тэтрагідрафурфурылавы спірт;
- антыфрыз;
- тармазная вадкасць;
- этыленгліколь;
- ртуць;
- усе солі сінільнай кіслаты і цыяністыя прэпараты;
- цыклон, цыянплаў, мыш'якавісты ангідрыд і г.д.;

1.10 агнястрэльная зброя і ўстройства, здольныя да выкіду снарада, прычынення ўрону (шкоды):

- любыя прадметы, здольныя або якія здаюцца здольнымі да выкіду снарада або прычынення ўрону, уключаючы:
- усю агнястрэльную зброю (пісталеты, рэвальверы, вінтоўкі, абрэзы і г.д.);
- копія або імітацыя агнястрэльнай зброі;
- састаўныя часткі агнястрэльнай зброі (выключаючы аптычныя ўстройства выяўлення/прыцэлы);
- газавая зброя;
- пнеўматычныя пісталеты, вінтоўкі і шарыкавыя стрэльбы;
- сігнальныя пісталеты, стартавыя пісталеты, цацачныя пісталеты ўсіх тыпаў;
- прыстасаванні для выкідвання мячоў;
- прамысловыя ўстройства каб заганыць цвікі і мацаванні балтоў;
- арбалеты, катапульты, гарпуны і кап'ёвая зброя;
- ўстройства для ўмярцвення жывёх;
- аглушальныя або ўдарныя ўстройства, напрыклад для кіравання рагатай жывёлай;
- запальніцы, выкананыя ў выглядзе агнястрэльнай зброі;
- электрашокавыя ўстройства;

1.11 колючая, рэжучая, кідальная зброя, вострыя прадметы:

- колючыя або рэжучыя прадметы, здольныя нанесці ўрон (шкоду), уключаючы:
- корцікі, стылеты, дэсантныя штык-нажы;
- сякеры і цесакі, стрэлы і дроцікі, гарпуны і коп'і, ледасекі, мачэтэ;
- шыпаваны абутак;
- нажы з высоўным або выкідальным лязом любой даўжыні;
- нажы, зробленыя з метала або любога іншага даволі моцнага матэрыялу, якія могуць выкарыстоўвацца як патэнцыяльная зброя з лязом любой даўжыні;
- адкрытыя брытвы і лёзы (выключаючы бяспечныя або аднаразовыя брытвы з лязом у картрыджы);
- шаблі, мячы і дзяржальны мячоў;
- скальпелі, нажніцы;
- лыжы і лыжныя палкі, канькі;
- кідальныя зоркі;
- прамысловыя інструменты, якія могуць выкарыстоўвацца як колючая або рэжучая зброя, напрыклад, дрылі і свердлы для дрылёў, разакі,

сэрвісныя нажы, пілы, адвёрткі, ломы, малаткі, пласкагубцы, гаечныя ключы, факелы;

1.12 зброя ўдарна-раздрабляльнага дзеяння, тупыя прадметы, якія могуць быць выкарыстаны ў якасці зброі:

- любыя тупыя інструменты, здольныя прычыніць урон, уключаючы:
- бейсбольныя і софтбольныя біты, біты або клюшкі, крыкетныя біты;
- клюшкі для гольфа, хакейныя клюшкі, лакросы;
- вёслы для лодак і каноэ;
- ролікавыя дошкі, дошкі для снаўборда;
- кій для б'ярдэ, шары для боўлінга;
- вуды для рыбнай лоўлі;
- булавы, дубінкі, рысавыя ланцугі і г.д.;
- іншыя небяспечныя рэчывы, прадметы і грузы, якія могуць быць выкарыстаны ў якасці сродку нападзення на пасажыраў, экіпаж паветранага судна, а таксама ствараючы пагрозу палёту паветранага судна.

2. Забаронена перавозіць на борце паветранага судна членамі экіпажа і пасажырамі ў зарэгістраваным багажэ і ў багажных адсеках наступныя небяспечныя рэчывы, матэрыялы і вырабы:

- выбуховыя рэчывы, уключаючы дэтанатары, запалы, гранаты, міны, узрыўныя ўстройства і імітатары пералічаных прадметаў і рэчываў;
- газы: прапан, бутан;
- вогнебяспечныя вадкасці, уключаючы бензін, метанол, і іншыя лёгказагаральныя вадкасці, уключаючы лакі і фарбы;
- вогнебяспечныя цвёрдыя і рэактыўныя рэчывы, уключаючы магній, феерверкі, асвятляльныя ракеты;
- запальніцы і запалкі;
- аксідантныя і арганічныя пераксіды, уключаючы адбельвальныя рэчывы;
- ядавітыя або інфекцыйныя рэчывы, уключаючы пацучыны яд, інфіцыраваную кроў;
- радыеактыўны матэрыял, уключаючы лекавыя або камерцыйныя ізатопы;
- каразійныя рэчывы, уключаючы ртуць, акумулятары транспартных сродкаў;
- кампаненты паліўных сістэм транспартных сродкаў, якія змяшчалі паліва.

3. Дазволена перавозіць на борце паветранага судна членамі экіпажа і пасажырамі з захаваннем неабходных умоў наступныя небяспечныя рэчывы, матэрыялы і вырабы:

3.1 у зарэгістраваным багажы ў грузавых, багажных адсеках паветранага судна з ізаляваным доступам пасажыраў да багажу ў час палёту:

- арбалеты, стрэльбы для падводнага палявання, шашкі, шаблі, цесакі, ятаганы, палашы, мячы, шпагі, штыкі, кінжалы, нажы: паляўнічыя, нажы з выкідальнымі клінкамі, з затворнымі замкамі, імітатары любога віду зброі;
- гаспадарча-бытавыя нажы (нажніцы) і іншыя колюча/рэжучыя і вострыя прадметы;
- алкагольныя напіткі з колькасцю ў саставе больш як 24%, але не больш за 70% алкаголю па аб'ёме ў ёмістасцях умяшчальнасцю не больш за 5 л, у тары, прызначанай для рознічнага гандлю – не больш за 5 л на аднаго пасажыра;
- вадкасці і алкагольныя напіткі, у колькасцю алкаголю ў саставе ў аб'ёме не больш як 24%;
- аэразолі, прызначаныя для выкарыстання ў спартыўных або бытавых мэтах, выпускныя клапаны балончыкаў якіх засцярожаны каўпачкамі ад самаадвольнага выпуску змесціва ў ёмістасцях умяшчальнасцю не больш як 0,5 кг або 500 мл не больш за 2 кг або 2 л на аднаго пасажыра

3.2 у рэчах, што знаходзяцца пры пасажырах:

- тэрмометр медыцынскі адзін на пасажыра;
- танометр ртутны ў стандартным футляры адзін на пасажыра;
- барометр або манометр ртутны, упакаваны ў герметычны кантэйнер і апячатаны пломба адпраўшчыка;
- запальніцы адна на пасажыра;
- запалкі – адзін пачак на пасажыра;
- сухі лёд для ахалоджвання скорапсавальных прадуктаў не больш за 2 кг на пасажыра;
- 3% перакіс вадароду - не больш за 100 мл на пасажыра;
- вадкасці, гелі і аэразолі, якія адносяцца да няшкодных:
- у ёмістасцях умяшчальнасцю не больш за 100 мл (або эквівалентнай ёмістасцю ў іншых адзінках вымярэння аб'ёму), упакаваныя ў надзейна закрыты празрысты пластыкавы пакет аб'ёмам не больш за 1 л. Адзін пакет на пасажыра.
- у ёмістасцях больш за 100 мл да перавозкі не прымаюцца нават у тым выпадку, калі ёмістасць запоўнена толькі часткова.

- Выключэнне па перавозцы маюць лякарствы, дзіцячае харчаванне і спецыяльныя дыетычныя патрэбы.
-
- Вадкасці, набытыя ў магазінах бяспрошлінага гандлю ў аэрапорце або на борце паветранага судна, павінны быць упакаваны ў надзейна запечатаны (апламбіраваны) пластыкавы пакет, які забяспечвае ідэнтыфікацыю доступу да змесціва пакета на працягу палёту, на якім ёсць дакладнае пацвярджэнне таго, што гэта пакупка набыта ў аэрапортных магазінах бяспрошліннага гандлю або на борце паветранага судна ў дзень (дні) паездкі.

4. Адміністрацыя аэрапорта, авіяпрадпрыемства, эксплуатаанта мае права прымаць рашэнне аб увядзенні дадатковых мер па гарантаванні авіяцыйнай бяспекі на рэйсах з павышанай небяспекай.